

...інструменты інфармацыйныя і не...

...сёння існуе шмат інструментаў, інфармацыйных і не, для наведвання лекцый і навучання, мы выберам тое, што вам неабходна: камп'ютэр, сканер, спецыяльнае праграмнае забеспячэнне, прыстасаванні Брайля, алфавітныя камунікатары, моўная сістэма Dragon апошняга пакалення, Poet-compact, павелічальныя лямпы, аўта-і аўдыёпрыстасаванні для счытвання, фатаграфічныя сістэмы з мабільным тэлефонам з галасавым сінтэзам, рэгулюемыя сталы, адаптаваныя сядзенні, падстаўкі для кніг; вам будзе прадстаўлена ў бязвыплатнае карыстанне усё тое, што дапаможа ў навучанні, на ўсё неабходны час...

...укараненне...

...назва была зменена, раней было "інтэграцыя", гэта значыць усё тое, што мы можам зрабіць, каб дасягнуць паразумення: мы арганізуем разнастайныя курсы, мовы знакаў, упэўненасці ў сабе, каб павялічыць або ўмацаваць вашу самаацэнку, псіхадрамы, упэўненасці ў сабе для вашых бацькоў. Арганізуем дыялогі, тэматычныя сустрэчы, магічныя моманты з казкамі, фільмамі, культурныя мерапрыемствы і іншае... Мы асабліва ганарымся сістэмай SPORT-ELL-TUTTI, якую мы стварылі разам з іншымі ўстановамі, каб зарыентаваць вас выбраць найбольш зручны від спорту, каб "расці" і забаўляцца разам з іншымі юнакамі і дзяўчатамі з абмежаванымі магчымасцямі і не. Таксама ў нас вы можаце сустрэцца з вялікай групай студэнтаў і выпускнікоў, з абмежаванымі магчымасцямі і не, якія ўваходзяць у Асацыяцыю "Незалежнае жыццё", якая нарадзілася ў нашым Універсітэце і рэалізуе праекты па сацыяльным і культурным ўкараненні...

За інфармацыяй звяртацца да:

Emilia Caronna
Прадстаўнік рэктара па
Ініцыятывах для студэнтаў
з абмежаванымі магчымасцямі
і малазабяспечаных
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it

Emilio Acerbi
Прадстаўнік рэктара па
Арыентацыі па навучальных курсах
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

Daniela Barantani
Кіраўнік сектара субсідый і правоў на
навучанне
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Via Università, 12 – 43100 Parma
Камутатар 0521 032111
www.unipr.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

LE ELI-CHE

СЛУЖБА ДЛЯ СТУДЭНТАЎ І СТУДЭНТАК
З АБМЕЖАВАНЫМІ МАГЧЫМАСЦЯМІ
І МАЛАЗАБЯСПЕЧАНЫХ

...усё, што павінны
ведаць студэнты
і студэнткі
з абмежаванымі
магчымасцямі, каб
атрымаць дыплом у
нашым Універсітэце...

www.dis-abile.unipr.it
dis-abile@unipr.it

БЕЛАРУСКИ - Bielorusso

...права на навучанне...

Закон 104/92

...права на адукацыю...

Канвенцыя ААН, 2006

...прадугледжаны законам і Канвенцыяй аб правах асобаў з абмежаванымі магчымасцямі і ўжо з'яўляюцца часткай сацыяльнай і агульнаеўрапейскай гісторыі; наш Універсітэт на працягу 12 гадоў дае рэальныя і фактычныя гарантыі і магчымасці для атрымання акадэмічных ступеняў, перш за ўсё дыплама аб вышэйшай адукацыі...

...прыём і паступленне...

...каб быць прынятым на курс навучання, неабходна мець атэстат аб поўнай сярэдняй адукацыі, так званы атэстат сталасці, базавыя пасведчанні і дыпламы не з'яўляюцца прыдатнымі для паступлення ва Універсітэт...

...вызваленне ад падаткаў...

...з пасведчаннем аб інваліднасці, роўнай ці больш за 66%, вы не плаціце універсітэцкія падаткі, а толькі рэгіянальныя і дзяржаўныя; калі ў пасведчанні значыцца інваліднасць менш за 66%, разбярэмся разам, якія магчымасці мы можам даць, і калі вы з'яўляецеся малазабяспечаным, часова альбо пастаянна, у нас ёсць спецыяльная камісія, у якую можна даць запыт аб поўным або частковым вызваленні ад універсітэцкіх падаткаў...

...прыём і арыентацыя...

...перш чым вырашыць, на які курс запісацца, вы можаце сустрэцца з Прадстаўніком рэктара па Ініцыятывах для студэнтаў з абмежаванымі магчымасцямі і малазабяспечанымі Прадстаўніком рэктара па Арыентацыі па навучальных курсах, мы разам ацэнім універсітэцкі курс, найменш цяжкі для вас і лепей адаптаваны, улічым таксама магчымую працоўную дзейнасць у будучым, дадзім інфармацыю пра субсідыі, тэхнічны і дыдактычны інструментарый, пра мерапрыемствы, якія адпавядаюць вашым патрабаванням і магчымасцям індывідуальнага навучання, каб дасягнуць тых мэтаў, якія вы ставіце перад сабой...

...куратар...

...кожны факультэт прызначае выкладчыка ў якасці куратара, які будзе падтрымліваць вас на працягу навучання і дапаможа вырашыць праблемы, якія могуць узнікнуць; куратары супрацоўнічаюць з Прадстаўніком рэктара і знаходзяцца з ім у пастаянным кантакце, каб знаходзіць аптымальныя рашэнні...

...куратар на роўных падставах...

...студэнты, якія ўдзельнічаюць у конкурсе, што адбываецца два разы на год, заяўляюць пра магчымасць аказаць вам падтрымку, праводзяць курсы падрыхтоўкі разам са службай Le Eli-Che, называюцца згодна з дэкрэтам рэктара "Куратар на роўных падставах", здзяйсняюць аплочваемае супрацоўніцтва ў памеры 150 гадзін і клапоцяцца пра вас на працягу навучання; вы ж, са свайго боку, павінны толькі паведаміць нам пра патрэбу ў куратары...

...знешняя мабільнасць...

...у нас ёсць мікрааўтобус, абсталяваны нават для асобаў у інвалідных калясках, для перамяшчэнняў па універсітэцкім цэнтры, арганізаваны штотыднёвы папярэдні запіс, каб узгадніць эфектыўны расклад для вашай мабільнасці, у нас ёсць скутэры, аднамесныя і двухмесныя для студэнта з абмежаванымі магчымасцямі і яго суправаджальніка/куратара, невялікі гусенічны аўтамабіль, лесвічны пад'ёмнік, пандусы, нават складная каляска...

...унутраная мабільнасць і архітэктурныя бар'еры...

...у межах факультэта вы павінны рухацца з найменшымі цяжкасцямі: між тым неабходна разбураць перашкоды; нават калі ў новых будынках ці службовых памяшканнях іх няма, кожны навучальны год распрацоўваецца зладжаны план па змяншэнні тых перашкодаў, якія, няхай і ў малой ступені, пакуль яшчэ прысутнічаюць у гістарычных будынках; Універсітэт надае вялікую ўвагу гэтаму пытанню, таму калі штосьці засталася незаўважаным, неадкладна паведамце гэта Прадстаўніку, які звязана з тэхнічнай службай, каб знайсці рашэнне праблемы, "разумнае пагадненне", як прадугледжана Канвенцыяй ААН...

...жыллё...

...дамы гасцінічнага тыпу, сталоўкі, стыпендыі прадстаўляе Рэгіянальнае Упраўленне Эміліі-Раманні па правах на вышэйшую адукацыю (Azienda Regionale dell'Emilia Romagna per il Diritto agli Studi Superiori), сёння называецца ER.GO, якая размяшчаецца ў г. Парме, тэл. 0521.2139, utentipr@er-go.it, і прадстаўляе таксама шляхам конкурсу жыллёвыя, эканамічныя і прафарыентацыйныя рэсурсы...